

ния гидрологического режима на ростовые процессы ели, то он складывается наиболее благоприятным на повышенных и средних элементах рельефа, где уровни грунтовых вод в мае – начале июня залегают на глубине 45–75 см.

Четко прослеживается влияние на рост культур ели наличия в почве органического вещества (гумуса). Восстановление же гумусового горизонта в культурах после корчевки пней происходит очень медленно. Есть основания полагать, что прогнозы сторонников плантационного лесовыращивания оказались недостаточно обоснованными и пока не оправдались. С другой стороны, крупномасштабный опыт Вологодской области по созданию и выращиванию культур ели по интенсивной технологии имеет и будет иметь для лесоводов большое научное и практическое значение.

УДК 630*232

**Дз. М. Патаповіч, аспірант; Р. С. Юшкевіч, вядучы інжынер Камлягаса Беларусі
СТАН І МЕСЦА ІНТРАДУЦЭНТАЎ У ЛЯСАХ КАМЛЯГАСА БЕЛАРУСІ**

We have made an analysis of the state and availability of exotic tree species stands in VLGA and in Kamlyashas as a whole. Also, some recommendations concerning the introduction of exots in forest cultures in Belarusian woods were given.

На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь натуральна расце 28 дрэвавых відаў [1]. З гэтих відаў найбольшое значэнне для Беларусі маюць: сасна звычайная, елка еўрапейская, дуб чарэшчаты. Адной з асноўных праблем лясной гаспадаркі краіны з'яўляецца масавае ўсыханне ельнікаў. У гэтых умовах можна прапанаваць стварэнне на невялікіх плошчах культур відаў дрэвавай расліннасці, якія раней натуральна не сустракаліся на тэрыторыі Беларусі, але добра растуць у аналагічных кліматычных умовах на тэрыторыях іншых краін. Трэба адзначыць, што некаторыя з паўночнаамерыканскіх дрэвавых відаў добра растуць на тэрыторыі Беларусі ў розных яе месцах не адно дзесяцігоддзе, пры гэтым маюць перавагі над мясцовымі лесаутваральнymi відамі па хуткасці росту, якасці драўніны альбо іншых каштоўных уласцівасцяў.

На тэрыторыі Беларусі пасадкі інтрадуцэнтаў вядуцца з пачатку 19 стагоддзя. У садах і парках магнатаў у асноўным высажваліся паўднёва- і заходненеўрапейскія віды. Да нашых часоў захавалася нязначная частка паркавых кампазіцый і лясных культур пераважна на заходзе і паўночным заходзе краіны.

У Стратэгічным плане развіцця лясной гаспадаркі да 2015 года ў пункце 4.6 «Лесааднаўленчыя мерапрыемствы» ў падпункце 4.6.1 «Лесаўзнáленне і гадавальніцкая гаспадарка» засяроджваецца ўвага на неабходнасці больш інтэнсіўнага стварэння лясных культур інтрадуцэнтаў (запланавана штогод ствараць культуры інтрадуцэнтаў на плошчы 450–500 га).

На дадзены момант у лясах Камітэта лясной гаспадаркі расце каля 15 відаў інтрадуцэнтаў, якія сустракаюцца ў выглядзе чистых культур і як дамешак у фітаценозах мясцовых парод.

Характарыстыка дрэвастояў інтрадуцэнтаў, якая была атрымана намі ў Камітэце лясной гаспадаркі Беларусі, пададзена ў табл. 1.

У кожным радку табл. 1 прыведзены абсолютныя і адносныя значэнні плошчаў інтрадуцэнта, дзе ён з'яўляецца пераважнай пародай і дзе ён выступае ў якасці дамешку ў фітаценозах мясцовых відаў, і агульныя звесткі пра дрэвастоі з удзелам гэтага экзота. Табл. 2 дае звесткі пра інтрадуктаваныя дрэвавыя віды ў разрэзе абласных аўдзянняў лясной гаспадаркі.

Табліца 1

Характарыстыка дрэвастояў з удзелам інтрадуцэнтаў у лясах Камлягаса

Парода	Плошча дрэвастояў з удзелам інтрадуцэнтаў					
	як пераважнай пароды		як дамешку		разам	
	га	%	га	%	га	%
1. Сасна веймутава	7,1	27,7	18,5	72,3	25,6	2,02
2. Сасна Банкса	20,2	39,6	30,8	60,4	51,0	4,03
3. Лістоўніцы	126,5	17,5	596,2	82,5	722,7	57,17
4. Сасна кедравая сібірская	5,1	13,8	31,9	86,2	37,0	2,92
5. Дуб паўночны	294,3	78,2	82,2	21,8	376,5	29,75
6. Акацыя белая	18,9	97,9	0,4	2,1	19,3	1,50
7. Аксаміт амурскі	8,5	64,0	4,8	36,0	13,3	1,00
8. Арэх манчжурскі	3,2	100,0	—	—	3,2	0,20
9. Каштан конскі	1,45	100,0	—	—	1,45	0,10
10. Ліпа буйналістая	0,25	100,0	—	—	0,25	0,01
11. Ясень пенсильванскі	—	—	11,2	100	11,2	0,90
12. Айва	—	—	4,8	100	4,8	0,40
Разам па Камлягасе	485,5	38,34	780,8	61,66	1266,3	100,00

Табліца 2

Плошча дрэвастояў з удзелам інтрадуцэнтаў у рэгіянальным аспекте

Аб'ект	Плошча дрэвастояў з удзелам інтрадуцэнтаў						Доля ў занятай лесам плошчы, %	
	як пераважнай пароды		як дамешку		разам			
	га	%	га	%	га	%		
1. Брэсцкае ВЛГА	215,5	83,6	42,5	16,4	258	20,4	0,028	
2. Віцебскае ВЛГА	74,9	12,8	509,9	87,2	584,8	46,2	0,045	
3. Гродзенскае ВЛГА	73,9	36,4	128,2	63,6	202,1	15,9	0,027	
4. Гомельскае ВЛГА	39,8	80,7	9,5	19,3	49,3	3,9	0,0033	
5. Мінскае ВЛГА	47,7	58,5	33,8	41,5	81,5	6,4	0,0065	
6. Магілёўскае ВЛГА	33,7	37,2	56,9	62,8	90,6	7,2	0,0092	
Разам па Камлягасе	485,5	38,3	780,8	61,7	1266,3	100,0	0,019	

Першае месца па плошчы сярод інтрадуцэнтаў у лясах Камлягаса займае лістоўніца – 722,7 га (57,17%), другое – дуб паўночны – 376,5 га (29,75%), трэцяе – сасна Банкса – 51,0 га (4,03%), далей ідуць: сасна кедравая сібірская – 37,0 га (2,92%), сасна веймутава – 25,6 га (2,02%), доля астатніх не ёсцьная.

З пададзеных матэрыялаў відаць, што ў мінулыя дзесяцігоддзі недастаткова надавалася ўвагі такім каштоўным пародам, як сасна веймутава, сасна кедравая сібірская, насаджэнні якіх маглі бы зрабіць нашыя краявіды больш маляўнічымі.

Інфармацыя пра пароды арганізавана ў табл. 2 аналагічна, як і ў табл. 1.

Разам экзоты па Камлягасе займаюць каля 0,02% ад занятай лесам плошчы.

Першае месца па Камлягасе сярод ВЛГА па плошчы інтрадуцэнтаў займае Віцебскае – 584,8 га (46,2%), другое – Брэсцкае – 258 га (20,4%), трэцяе – Гродзенскае – 202,1 га (15,9%), чацвёртае – Магілёўскае – 90,6 га (7,2%), пятае – Мінскае – 81,5 га (6,4%), шостае – Гомельскае абласное аб'яднанне – 49,3 га (3,9%).

З пункту гледжання наяўнасці дрэвастояў інтрадуцэнтаў у разрэзе лясгасаў ВЛГА маём наступныя малюнак: па Брэсцкім ВЛГА максімальная плошча інтрадуцэнтаў у Пружанскім лясгасе – 86,2 га, у Брэсцкім лясгасе – 40,2 га, у Ганцавіцкім лясгасе – 40,0 га, з якіх дуба чырвонага 83,2, 40,2, 39,6 га адпаведна. Увогуле па Брэсцкім ВЛГА дуб паўночны займае 246,1 га (95,4%) з 258 га інтрадуцэнтаў.

У Віцебскім ВЛГА максімальная плошча інтрадуцэнтаў у Аршанскім лясгасе – 170,1 га (лістоўніцы – 100%), у Глыбоцкім лясгасе – 105,5 га, з якіх лістоўніцы 81,0 га (76,7%). Увогуле ў Віцебскім ВЛГА на лістоўніцу прыпадае 480,4 га (82,2%) з 584,8 га экзотаў.

Па Гродзенскім ВЛГА экзоты займаюць 202,1 га, з якіх лістоўніца – 141,9 га (70,2%), дуб паўночны – 46,8 га (23,1%). Яны ў асноўным сканцэнтраваны ў Гродзенскім лясгасе (133,1 га), з іх лістоўніцы 127,4 га (95,7%).

У Гомельскім ВЛГА найбольш па плошчы з інтрадуцэнтаў прадстаўлена лістоўніца – 17,9 га (36,3%), на другім месцы акацыя – 17,4 га (35,3%), на трэцім сасна Банкса – 10,8 га (21,9%) з 49,3 га. Больш за ўсё інтрадуцэнтаў у Жлобінскім лясгасе – 12,3 га (24,9%).

Па Мінскім ВЛГА на першым месцы па плошчы таксама лістоўніца – 36,4 га (44,4%), на другім дуб паўночны – 18,1 га (20,0%). Больш за ўсё інтрадуцэнтаў у Страбінскім лясгасе – 28,9 га (дуб паўночны), Барысаўскім лясгасе – 11,3 га (лістоўніца), Слуцкім – 11,7 га.

У Магілёўскім ВЛГА пераважае сярод інтрадуктованых відаў лістоўніца – 40,1 га (49,2%), на другім месцы дуб паўночны – 18,1 га (20,0%). Больш за ўсё інтрадуцэнтаў у Бабруйскім – 33,5 га (36,9%) і ў Асіповіцкім лясгасах – 29,1 га (32,1%).

Па ВЛГА назіраецца значная дыферэнцыяцыя як па колькасці, так і па асартыменце вырошчваемых парод. На нашу думку, вопыт асобных лясгасаў, якія дасягнулі значных поспехаў у стварэнні культур асобных найбольш перспектывных экзотаў, павінен прыміцца да ўвагі кіраунікамі астатніх лесагаспадарчых прадпрыемстваў.

Па краіне назіраецца неаднароднасць пароднага і ўзроставага саставу дрэвастояў інтрадуцэнтаў. На тэрыторыі заходніяй і цэнтральнай частак Беларусі сустракаюцца насадженні інтрадуцэнтаў ва ўзросце перадспелых і старэйшыя, маладнякі інтрадуцэнтаў пераважаюць на тэрыторыі Паўночнай і Усходняй Беларусі (Віцебскае і Магілёўскае ВЛГА). На гэтай падставе можна зрабіць выснову, што ў Віцебскім і Магілёўскім ВЛГА ў апошні перыяд з большай цікавасцю ставяцца да вырошчвання вышэйназваных парод. Трэба адзначыць той факт, што лістоўніца займае значныя плошчы. Гэта датычыцца таксама і дуба паўночнага. На нашу думку, каб палепшыць існуючыя становішча, трэба надаваць большую ўвагу лістоўніцы еўрапейскай і прадстаўнікам расійскай тайгі – сасне кедравай сібірскай і лістоўніцы сібірской.

Лістоўніца еўрапейская з'яўляецца прадстаўніком еўрапейскай флоры, яна прыстасавана да нашых эколага-кліматычных умоў і добра расце на ўсёй тэрыторыі краіны. Трэба дадаць, што гэтая парода з'яўляецца не інтрадуцэнтам, а рэінтрадуцэнтам, таму што яшчэ ў 18 стагоддзі лістоўнічныя лісы адзначаліся ў наваколлі Гродна [2].

Вышэйназваныя віды лесаўтаральнікаў расійскай тайгі даюць каштоўную драўніну, яны ўстойлівыя да неспрыяльных фактараў, да таго ж пасадкі пералічаных відаў, якія ўжо маюцца, могуць стаць добрай насенняй базай пры стварэнні культур.

Заслугоўвае асаблівай увагі ілжэтсуга Мензіса, што з'яўляецца найбольш гаспадарча каштоўнай іглічнай пародай ЗША, драўніна якой па якасці падобная да драўніны лістоўніцы, а яе культуры ў Еўропе і Беларусі дасягаюць выдатных вынікаў [3].

На тэрыторыі Беларусі, на нашу думку, культуры лістоўніцы ёўрапейскай, сібірскай, сасны кедравай сібірскай, ілжэтсугі Мензіса могуць стварацца на месцы ўсохлых ельнікаў і ў месцах са значным антрапагенным уздзеяннем, бо яны больш устойлівія да шкодных уздзеянняў, чым елка звычайная; можна ствараць алейныя пасадкі ўздоўж аўтадарог і чыгунак. Пасадкі дуба паўночнага найбольш мэтазгодныя ў рэкреацыйных лясах, ўздоўж шляхоў транспарту, вакол санаторыяў і дамоў адпачынку, яго трэба шырэй выкарыстоўваць пры стварэнні ландшафтных кампазіцый. З цягам часу пажадана замяніць пасадкі таполяў ўздоўж дарог і ў мястэчках на дуб паўночны, бо ён больш даўгавечны, мае больш каштоўную драўніну, лепшы эстэтычны выгляд і ад яго няма пуху. Гэтыя від ўстойлівія да мучністай расы і дае кожны год жалуды, якія маюць ўсходжасць амаль 100%. Да глебы дуб паўночны менш патрабавальны, чым дуб чарэшчаты.

ЛІТАРАТУРА

1. Юркевич И. Д. Выделение типов леса при лесоустроительных работах. – Мин.: Наука и техника, 1980. – 119 с.
2. Федорук А. Т. Древесные растения садов и парков Белоруссии. – Мин.: Наука и техника, 1980. – 205 с.
3. Щепотьев Ф. Л. Дугласия. М.: Лесная промышленность, 1982. – 80 с.

УДК 630*232

Н. И. Якимов, доцент; А. А. Домасевич, аспирант

СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР НА ЗЕМЛЯХ ИЗ-ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

The forest cultures on the sites used in agriculture was explored. The possibilities of growing up stable stands on that areas are discussed.

Устойчивость насаждений – это способность сохранять параметры роста и развития составляющих элементов при изменении условий внешней среды. Главная роль здесь принадлежит основному элементу лесного биогеоценоза – древесной растительности, которая и определяет устойчивость леса. В текущем моменте устойчивость насаждений определяется числом и характером отмирания деревьев. В древостое отмирание деревьев – это непрерывный процесс уменьшения их числа по мере увеличения их размеров, причем в процессе естественного изреживания отпадают, как правило, отставшие в росте деревья. О снижении устойчивости древостоя можно судить по массовому отмиранию не только отставших в росте деревьев, но и стволов из более высоких ступеней толщины. Наиболее сильно эти процессы выражены в лесных культурах, созданных на землях сельскохозяйственного пользования.

В 60-х годах прошлого века лесохозяйственным предприятиям для облесения передано около 150 тыс. га малоплодородных земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота, которые были сильно истощены выращиванием зерновых или технических культур и утратили типичные свойства лесных почв. На этих землях создавались в основном чистые посадки сосны обыкновенной. Следует отметить, что есть примеры как очень удачных культур, так и неудачных. В начальный период роста созданные фитоценозы по продуктивности даже превосходили насаждения, произрастающие на лесных землях. Так, запас стволовой древесины в 20–25-летних культурах составлял в